



Плінкерская дружына  
дзяржавной установы адукацыі  
«Акадэмічны навучально-педагагічны комплекс  
дацічны сад-садэцкая школа»

Галавач Ксенія, 6 клас  
222837 Мінская вобласць, Пухавіцкі раён  
аг. Сітнікі, вул. Цэнтральная, 5  
8 01713 98124  
PuhSchAnan@yandex.ru

# Рэспубліканскі конкурс «Пазнай Беларусь»

## «Вядомыя беларусы»

Сустрэча  
з пісьменнікам





# Выгратаваўся ад ваўкоў на дрэве

ФАКТ

Аднойчы настаўнік не прыйшоў  
праводзіць урокі,  
хая раней нават не спазняўся.

Ён хадзіў у суседнюю вёску  
наведаць маці.

А калі вяртаўся назад,  
наткнуўся ў лесе на воўчу зграю.  
Ваўкі загналі будучага класіка  
беларускай літаратуры на дрэва,  
дзе той і прасядзеў да раніцы.  
Змёрз так,  
што не мог праводзіць заняткі.






## Доўгачаканая падзея

*Хлопцу справілі абнову: пашилі штаны, рубашку.  
Бацька сплёў скуранныя лапці і павёў у школу.*

*Вучыўся старанна, вельмі любіў чытаць.*

*За паспяховае заканчэнне пачатковай школы  
настаўнік падараваў яму «Вечары на хутары ля Дзіканькі»,  
кнігу любімага Міхасёвага пісьменніка Гогаля.*





Стаўшы пісьменнікам,

# МІХАСЬ ЛЫНЬКОЎ







усё жыццё любіў чарадзейнае вясёлае народнае слова.

*Пісаў свае кнігі заўсёды з добраі, ічырай і мудрай усмешкай.*

Усе факты  
менавіта з яго біяграфії





«Міколка-паравоз»,  
«Янка-парашуист»,  
«Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» —  
лобімые кнігі многіх пакаленняў чытачоў.

Гэтыя кнігі (і многія іншыя) напісаў

**Mihas Linyko**,

**НАРОДНЫ ПИСЬМЕННИК БЕЛАРУСИ**






## «Янка-парашутист»


У апавяданні рассказаеца пра дзіцячыя забавы дваровых хлопчыкаў, пра бабку Арыну і ката Ваську.

Янка ў творы паказаны даўытлівым, смелым, праудзівым і добрым хлопчыкам. Ён хоча ведаць усё пра парашуты, самалёты і марыць стаць лётчыкам.

У якасці парашута дзеци выкарыстоўвалі бабчын парасон і спрабавалі скакаць з ім са старой груши, з ліхтарнага слупа, з кручы над рэчкай.

У якасці эксперименту першым з парашутам хлопцы спусцілі ката. Яго пасадзілі ў клетку і запусцілі на паветраным змеі. Кот у іх таксама асоба герайчная.






## «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў»

У аповесці-казцы апавядаеца пра жыццё-быццё мядведзя Мішкі, яго маці-мядведзіцы, пра тое, як Мішка жыў у дзяцінстве, любіў маліну і цукар, як трапіў на вайсковую службу, стаў кулямётчыкам, як скралі яго і што з таго выйшла, як Мішка падаўся ў лётчыкі, а пасля ў кавалерысты, даслужыўся да героя, і пра іншыя незвычайнія здарэнні са смелым ваякам Мішкам і яго слаўнымі таварышамі.



Казачная аповесць хоць і з'яўляеца прыгодніцкай, але з яе можна даведаца пра звычкі і «характары» многіх живёл.








## «Міколка-паравоз»

У аповесці «Міколка-паравоз» расказваеца пра жыццё сына памочніка машыніста Міколку, яго бацьку, маці, дзеда Астапа, пра дзедаву «арудзію», пра цара, пра нямецкі палон, вызваленне, пра партызанскі браняносцець, Міколкаў браняпоезд — пра тое, што адбывалася ў час грамадзянской вайны.

Бацька пісьменніка быў чыгуначнікам, таму свайго самага вядомага героя, Міколку-паравоза, Міхась Лынькоў спісваў з сябе.

Дарэчы, Міколка, гарэза і неслух, зарабіў сваю мянушку таму, што любіў пераймаць гук паравоза.

Вельмі захапляюча паказаны дні і справы маленькага Міколкі, яго дзіцячыя радасці і засмучэнні.





*Бабуля рассказала, что яны, вясковыя дзеци, прачытаўшы кнігу «Міколка-паравоз»,  
доўга потым былі пад уражаннем,  
і згадвалі неверагодныя прыгоды дасціпнага хлапчуга  
і ягонага герайчнага дзеда.*





# Што цікавага яшчэ я даведалася пра гэтага пісьменніка? ...

Нарадзіўся Міхась Ціханавіч Лынькоў 30 лістапада 1899 года  
(больш за 120 год таму назад) ў вёсцы Зазыбы Віцебскай вобласці.

Скончыўши настаўніцкае вучылішча, нейкі час працаваў настаўнікам.  
Ажаніўся з настаўніцай. Нарадзіўся сын.

Па ўспамінах сяброў, менавіта жонка падштурхнула да творчасці.

Але ў верасні 1941-га ягоную жонку і сына расстрялялі немцы.

У гэты час Міхась Лынькоў быў эвакуіраваны  
і прызначаны рэдактарам франтавой газеты «За Савецкую Беларусь».

Пасля вайны ажаніўся зноў, але сваіх дзяцей у яго больш не было.

Выхоўвалі з другой жонкай прыёмных – сына і дачку.

Паказальна, што значную частку сваіх зберажэнняў  
Міхась Лынькоў адпісаў дзіцячаму дому.





# Любіў раскладаць вогнішчы


Калі Міхась Лынъкоў прыязджаў у дом творчасці пісьменнікаў, адразу раскладаў на палянцы перад домам вогнішча.



*На Нарачы ў яго была дача,  
дзе ён абавязкова разводзіў сваё чарадзейнае вогнішча.*

*Сябры гаварылі, што Лынъкоўскі агонь — гэта рытуал, чарадзейства,  
і называлі яго **Нарачанскі чараўнік**.*

*А яшчэ Лынъкоў любіў фатаграфаваць скрэзъ агонь.*



Дача Міхася Лынъкова






## Міхась Ціханавіч Лынъкоў –

пісьменнік з цікавейшым жыщёвым і творчым лёсам –  
быў персонай заўажнай і ўплывовай.

Ён пісаў апавяданні,  
кіраваў пісьменніцкай арганізацыяй,  
у якасці дыпламата ездзіў на сесіі  
Арганізацыі Аб'яднаных Нацый,  
быў акадэмікам і дырэктарам  
Інстытута літаратуры Акадэміі навук БССР.

За вялікія заслугі ў развіцці  
беларускай літаратуры  
Міхасю Лынъкову было прысвоена  
ганаравае званне народнага пісьменніка БССР.





Памёр Міхась Лынъкоў 21 верасня 1975 года,  
пахаваны на Усходніх могілках у Мінску.



На даме ў Мінску, дзе жыў Міхась Лынъкоў,  
устаноўлена мемарыяльная дошка,  
яго імем названа вуліца.



Сярэдняя школа ў Віцебскай вобласці  
носіць імя Міхася Лынъкова.  
Каля школы стаіць яму помнік.  
У школе ёсьць музей М.Ц.Лынъкова.





Дарослыя кажуць, што і жыццё змянілася, і каштоўнасці памяняліся...



Я думаю, што творы Міхася Лынькова змястоўныя і цікавыя для нас.

Па іх яшчэ наша дзяды і бацькі вучыліся жыццё спасціца.

Гэта ж наша жыццё, наша культура, нарэшце, наша гісторыя.

І гэтых маленькіх герояў з твораў пісьменніка,  
такіх шчырых,  
нельга аддаваць забыццю.

Як і пачуццё любові да роднага беларускага слова.

Гэта тое,  
што нас аб'ядноўвае

